

Зыніклі дрыжачыя зоры, прапаў недзе белы сънег. Яна нават ня чуе, што мароз ледзяніць у жылах кроў... Яна бачыць сябе не старой жабрачкай, а маленькой дзяўчынкай, поўнай радасці і здароўя зь вясёлым чырвоным, як краска маку, тварыкам; бегае па полі, па лухох, паміж зялёных кустоў, а сонца, агністое сонца цалуе яе снапамі сваіх залатых касуль. З вышыні ліюцца на зямлю зычныя трэлі жаўрука...

Падыходзіць поўнач... Мароз усё мацнен. Старая жабрачка моцна съпіць. Ёй, мусіць, цяпер зусім цёпла, бо яна ўжо ня тулыцца ў сваю дзіравую вопратку. Уся яе фігура пахілілася крыху назад, а на заплюснутых вачох зіхацяць зорным блескам дзівье застыгшыя вялікія сълязінкі.

Мо яна так глыбока задумалася?.. Не, яна съпіць... Съпіць моцна, апошнім сном...

(*Заранка. Кніжка 1—2, 1928)*

Мама Чароўны край

Сыночку маленькі, ты ручку мне дай,
Увяду ця' ў чароўны, у нязьведаны Край,
Вузенькай мяжою мы пойдзем ўдваіх;
Так мякка, на't кроکаў ня ўчуем сваіх,
Так мякка, прыгожа, пахуча... ах рай!
Сыночку маленькі, ты ручку мне дай...

Глянь, жыта красуе — расуе кругом,
Русалкі-казыткі хаваюцца ў ём.
А зайчык, прысеўшы ля самай мяжы,
На жабу міргае: “Дзе я — не кажы”.

На лузе зялёным пан бусел стаіць,
Над ім ўеца кніга і кліча: піць-піць!
Шнур гусак на сонцы бліснуў, закрыгчаў,
Спусыціся і ў лозах-чаротах прапаў.

На возера ў чыстай-празрытай вадзе
Лілея свае карагоды вядзе...
Камарыкі роем “лявоніху” скачуць...
Ля берага вербы хістаюцца, плачуць...
Чаго яны плачуць? Ты сэрцам згадай...
Сыночку маленькі, ты ручку мне дай.

(*Заранка, 1928, №4*)